

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 чэрвеня 2011 г. № 806

5/34007 Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку правядзення конкурсу пры замяшчэнні пасада педагогічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь (23.06.2011)

У адпаведнасці з пунктам 4 артыкула 203 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Зацвердзіць прыкладзенае Палажэнне аб парадку правядзення конкурсу пры замяшчэнні пасада педагогічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь.

2. Рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання ў двухмесячны тэрмін прывесці свае нарматыўныя прававыя акты ў адпаведнасць з дадзенай пастановай.

3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 1 верасня 2011 г., за выключэннем пункта 2, які ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання.

Прэм'ер-міністр Рэспублікі Беларусь

М.Мясніковіч

ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
21.06.2011 № 806

ПАЛАЖЭННЕ

аб парадку правядзення конкурсу пры замяшчэнні пасада педагогічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь

1. Дадзеным Палажэннем, распрацаваным у адпаведнасці з пунктам 4 артыкула 203 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, рэгулюецца парадак правядзення конкурсу пры замяшчэнні пасада педагогічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу (далей – конкурс) ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь (далей – установы адукацыі) незалежна ад ведамаснай падпарадкаванасці і формы ўласнасці.

2. Парадак правядзення конкурсу ва ўстановах адукацыі, якія ажыццяўляюць падрыхтоўку кадраў па спецыяльнасцях (накірунках спецыяльнасцей, спецыялізацыях) для Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, органаў унутраных спраў, органаў дзяржаўнай бяспекі, органаў пагранічнай службы, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях, установаў ліваецца заканадаўствам аб праходжанні адпаведнай службы.

3. Мэтай конкурсу з'яўляецца адбор на пасады педагогічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу асоб, якія маюць глыбокія прафесійныя веды, навуковыя дасягненні ў адпаведнай галіне навукі, забяспечваюць падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў, развіццё іх інтэлектуальных і творчых здольнасцей.

4. Да пасада педагогічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу ўстановы адукацыі, якія замяшчаюцца па конкурсу, адносяцца: асістэнт, выкладчык, старшы выкладчык, дацэнт, прафесар, загадчык кафедры (далей, калі не ўказана іншае, – педагогічныя работнікі).

5. Пасады педагогічных работнікаў замяшчаюцца па конкурсу на тэрмін да пяці гадоў.

6. Конкурс аб'яўляецца кіраўніком установы адукацыі праз сродкі масавай інфармацыі не менш чым за два месяцы да заканчэння тэрміну выбарання асобы, якая займае пэўную пасаду.

Пры наяўнасці вакантнай пасады конкурс аб'яўляецца кіраўніком установы адукацыі на працягу навучальнага года па меры яе паяўлення.

7. У конкурсе могуць прымаць удзел асобы, якія займаюць пэўную пасаду ва ўстанове адукацыі, у якой праводзіцца конкурс, а таксама іншыя кандыдаты. Асоба, якая выбрана па конкурсу, прымаецца на адпаведную пасаду шляхам заключэння кантракта. Тэрмін, на які заключаецца кантракт, вызначае наймальнік. У выпадку, калі кантракт заключаны на тэрмін менш чым пяць гадоў, наймальнік мае права прадоўжыць яго ў межах тэрміну выбарнага па конкурсу або зноў аб'явіць конкурс. Асоба, якая выбрана па конкурсу, мае права адмовіцца ад заключэння кантракта, у выніку чаго выбранне на пасаду можа аказацца нерэалізаваным.

8. Конкурс не аб'яўляецца на пасады, якія заняты цяжарнымі жанчынамі і жанчынамі, што маюць дзяцей ва ўзросце да пяці гадоў.

9. Асобы, якія асвоілі адукацыйную праграму аспірантуры (ад'юнктурны), што забяспечвае атрыманне навуковай кваліфікацыі «Даследчык», адукацыйныя праграмы вышэйшай адукацыі II ступені, а таксама асобы, якія асвоілі адукацыйную праграму вышэйшай адукацыі I ступені і маюць стаж работы на пасадзе выкладчыка-стажора адзін год, могуць замяшчаць пасады асістэнта, выкладчыка без конкурсу два гады.

Асобы, якія асвоілі адукацыйную праграму дактарантуры, могуць замяшчаць пасады педагогічных работнікаў без конкурсу адзін год.

10. Пасля заканчэння тэрміну, устаноўленага ў пункце 9 дадзенага Палажэння, пасады педагогічных работнікаў замяшчаюцца па конкурсу ва ўстаноўленым парадку.

11. Конкурс пры замяшчэнні пасады педагогічных работнікаў на ўмовах няпоўнага працоўнага часу аб'яўляецца па вырашэнню кіраўніка ўстановы адукацыі.

12. Выбранню па конкурсу асоб, якія раней не працавалі на пасадах штатных педагогічных работнікаў, павінна папярэднічаць іх педагогічная дзейнасць на працягу аднаго года ва ўстанове адукацыі на ўмовах сумяшчальніцтва.

13. Кіраўніку ўстановы адукацыі дазваляецца ў неабходных выпадках прымаць работніка па тэрміноваму працоўнаму дагавору на гадавы тэрмін да выбарнага яго на пасаду, якую ён займае, па конкурсу.

14. У конкурсе пры замяшчэнні пасады асістэнта, выкладчыка, старшага выкладчыка могуць прымаць удзел асобы, якія маюць, як правіла, вучоную ступень кандыдата навук, стаж педагогічнай дзейнасці ў адпаведнасці з кваліфікацыйнымі патрабаваннямі.

Пасады асістэнта, выкладчыка, старшага выкладчыка могуць замяшчацца па конкурсу таксама асобамі без вучонай ступені, якія маюць вопыт педагогічнай дзейнасці, навукова-даследчай і вытворчай работы.

15. У конкурсе пры замяшчэнні пасады прафесара ці загадчыка кафедры прымаюць удзел асобы, якія маюць, як правіла, вучоную ступень доктара навук або вучонае званне прафесара, стаж педагогічнай дзейнасці ў адпаведнасці з кваліфікацыйнымі патрабаваннямі.

16. У конкурсе пры замяшчэнні пасады дацэнта могуць прымаць удзел асобы, якія маюць, як правіла, вучоныя ступені доктара, кандыдата навук або вучоныя званні прафесара, дацэнта, стаж педагогічнай дзейнасці ў адпаведнасці з кваліфікацыйнымі патрабаваннямі.

17. Пасады дацэнта, прафесара, загадчыка кафедры могуць замяшчацца таксама высокапрафесійнымі спецыялістамі ў адпаведных галінах эканомікі і сацыяльнай сферы, якія не маюць вучоных званняў і ступеней, але валодаюць вялікім вопытам практычнай работы па профілю дзейнасці кафедры.

18. Тэрмін падачы прэтэндэнтамі заяў на конкурс – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Асоба, якая жадае прыняць удзел у конкурсе, падае заяву на імя кіраўніка ўстановы адукацыі.

Да заявы на ўдзел у конкурсе дадаюцца наступныя дакументы:

асабовы лісток па ўліку кадраў;

аўтабіяграфія;

копіі дакументаў аб адукацыі, вучонай ступені, вучоным званні;

характарыстыка з апошняга месца працы;

спіс навуковых прац, вынаходніцтваў, патэнтаў.

Асоба, што працуе ва ўстанове адукацыі, у якой праводзіцца конкурс, падае толькі заяву, спісы навуковых прац, вынаходніцтваў, патэнтаў.

Асобе, якая жадае прыняць удзел у конкурсе ў іншай установе адукацыі, выдаецца характарыстыка па месцу працы не пазней як за дзесяць дзён з дня звароту.

19. У выпадку адсутнасці заяў конкурс лічыцца няздзейсненым.

20. Дакументы, якія паступілі на конкурс, спачатку разглядаюцца на пасяджэнні адпаведнай кафедры.

Па выніках разгляду дакументаў па кожнаму кандыдату, які ўдзельнічае ў конкурсе, кафедра прымае адкрытым (тайным) галасаваннем заключэнне з адпаведнай рэкамендацыяй

простаі большасцю галасоў штатных выкладчыкаў (у тым ліку сумяшчальнікаў) і навуковых супрацоўнікаў кафедры. Пасяджэнне кафедры лічыцца паўнамоцным, калі на ім прысутнічала не менш за дзве трэці штатных выкладчыкаў (у тым ліку сумяшчальнікаў) і навуковых супрацоўнікаў кафедры.

21. Пасяджэнне кафедры, на якім абмяркоўваецца кандыдатура на замяшчэнне пасады загадчыка кафедры, праводзіць дэкан факультэта або ўпаўнаважаны прарэктар установы адукацыі.

Дэкан факультэта ці ўпаўнаважаны прарэктар установы адукацыі, які не ўваходзіць у прафесарска-выкладчыцкі склад дадзенай кафедры, пры прыняцці кафедрай заключэння па кандыдатуры на замяшчэнне пасады загадчыка кафедры ў галасаванні не ўдзельнічае.

22. Заключэнне кафедры ў дзесяцідзённы тэрмін афармляецца пратаколам і накіроўваецца для далейшага разгляду ў савет установы адукацыі (факультэта).

23. Выбары па конкурсу на пасады педагагічных работнікаў праходзяць на саветах устаноў адукацыі (факультэтаў) шляхам тайнага галасавання.

Выбары па конкурсу на пасады асістэнта, выкладчыка, старшага выкладчыка, дацэнта праходзяць на савеце факультэта, а на пасады прафесара, загадчыка кафедры – выключна на савеце ўстановы адукацыі.

24. Па кожнай кандыдатуры на савеце ўстановы адукацыі (факультэта) перад правядзеннем тайнага галасавання абвешчаюцца заключэнне кафедры з адпаведнай рэкамендацыяй, вынікі павышэння кваліфікацыі, спіс навуковых прац, вынаходніцтваў, патэнтаў за перыяд, які папярэднічаў конкурсу.

25. Пры правядзенні працэдур галасавання прозвішчы ўсіх кандыдатаў на замяшчэнне пасады ўключаюцца ў бюлетэнь для тайнага галасавання па выбранню на пасаду згодна з дадаткам.

26. Перад галасаваннем з членаў савета ўстановы адукацыі (факультэта) выбіраецца падліковая камісія ў колькасці не менш за тры чалавекі (у складзе старшыні і членаў камісіі), якая праводзіць тайнае галасаванне, падлік галасоў і афармленне пратаколаў падліковай камісіі.

27. Рашэнне савета ўстановы адукацыі (факультэта) лічыцца правамоцным, калі за яго прагаласавала больш за палавіну ўдзельнікаў галасавання і пры наяўнасці на пасяджэнні дзвюх трэціх членаў савета ўстановы адукацыі (факультэта).

Калі пры правядзенні конкурсу, у якім прымалі ўдзел два ці больш кандыдатаў, ні адзін з іх не набраў неабходнай колькасці галасоў, праводзіцца паўторнае галасаванне на гэтым жа пасяджэнні савета ўстановы адукацыі (факультэта).

28. Пратаколы падліковай камісіі з вынікамі тайнага галасавання абвешчаюцца на пасяджэнні савета ўстановы адукацыі (факультэта) старшынёй камісіі і зацвярджаюцца гэтым саветам.

29. Пры нязгодзе з рашэннем савета факультэта па выніках правядзення конкурсу кандыдаты на замяшчэнне пасады асістэнта, выкладчыка, старшага выкладчыка, дацэнта факультэта маюць права звярнуцца ў савет установы адукацыі.

30. Рашэнне савета ўстановы адукацыі, якое прымаецца тайным галасаваннем, з'яўляецца канчатковым.

31. Асобы, якія ўдзельнічаюць у конкурсе, маюць права прысутнічаць на пасяджэнні савета ўстановы адукацыі (факультэта).

32. Пры аб'яднанні або раздзяленні кафедр правядзенне датэрміновага конкурсу не дазваляецца.

Пры аб'яднанні кафедр рашэнне аб замяшчэнні пасады загадчыка зноў створанай кафедры прымае савет установы адукацыі (факультэта) шляхам тайнага галасавання без аб'яўлення конкурсу.

Пры раздзяленні кафедр яе загадчык назначаецца на пасаду загадчыка адной са створаных кафедр загадам кіраўніка ўстановы адукацыі. Пасада загадчыка другой кафедры замяшчаецца па конкурсу ва ўстаноўленым парадку.

33. Кіраўніку ўстановы адукацыі дазваляецца ўскладаць выкананне абавязкаў загадчыка кафедры да правядзення конкурсу на аднаго з членаў кафедры, але на тэрмін не больш як адзін год.

34. Асобы, якія не выбраны па конкурсу на пасаду, якую займалі раней, а таксама тыя, хто не падаў заявы на ўдзел у конкурсе, вызваляюцца ад пасады ў сувязі з заканчэннем тэрміну выбарнага ў парадку, які вызначаны працоўным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Дадатак
да Палажэння аб парадку правядзення
конкурсу пры замяшчэнні пасада
педагагічных работнікаў з ліку
прафесарска-выкладчыцкага складу
ва ўстановах вышэйшай адукацыі
Рэспублікі Беларусь

БЮЛЕТЭНЬ
для тайнага галасавання па выбранню на пасаду

(назва пасады)

савет _____

(назва ўстановы вышэйшай адукацыі або факультэта гэтай установы)

да пасяджэння савета _____

(дата і нумар пратакола)

1. _____

(прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку кандыдата на пасаду)

2. _____

У бюлетэні патрэбна закрэсліць ці пакінуць прозвішча кандыдата.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2011 г. № 808

5/34008 **О некоторых вопросах открытого акционерного общества «Любанский комбинат строительных материалов»**
(23.06.2011)

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» Совет Министров Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Отменить государственную поддержку, оказанную открытому акционерному обществу «Любанский комбинат строительных материалов» в соответствии с пунктом 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 20 «О деятельности отдельных организаций, подчиненных Министерству архитектуры и строительства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 5/31046).

2. Открытому акционерному обществу «Любанский комбинат строительных материалов» в первом полугодии 2011 года возратить в республиканский бюджет единовременным платежом средства в сумме 73 730 300 рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство архитектуры и строительства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2011 г. № 809

5/34009 **О проведении переговоров по проектам кредитных соглашений и их подписании**
(23.06.2011)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252 «Об утверждении Положения о внешних государственных займах (кредитах)», а также в целях реализации Рамочного соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики об активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества от 24 марта 2010 года и Рамочного соглашения о финансировании первоочередных проектов между Экспортно-импортным банком Китая и Правительством Республики Беларусь от 11 октября 2010 года Совет Министров Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Одобрить в качестве основы для проведения переговоров прилагаемые проекты:

Кредитного соглашения о предоставлении покупательского кредита между Экспортно-импортным банком Китая, банком ИСВС и Правительством Республики Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь для реализации инвестиционного проекта

«Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы» на базе открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»*;

Кредитного соглашения о предоставлении покупательского кредита между Экспортно-импортным банком Китая и Правительством Республики Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильной дороги М-5/Е271 Минск–Гомель на участке Жлобин–Гомель»*.

2. Уполномочить Министра финансов Харковца Андрея Михайловича на проведение переговоров по проектам кредитных соглашений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, разрешив при необходимости вносить в них изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера, и их подписание при достижении договоренностей в пределах одобренных проектов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2011 г. № 810

5/34010 Об описании и порядке применения знака соответствия техническому регламенту

(23.06.2011)

В соответствии с частью шестой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить, что описание и порядок применения знака соответствия техническому регламенту утверждаются Государственным комитетом по стандартизации.

Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2011 г. № 811

5/34011 О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая 1999 г. № 681

(23.06.2011)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 мая 1999 г. № 681 «О дополнительных мерах по радиационному контролю экспортной продукции» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 5/795; 2002 г., № 79, 5/10747) следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что экспорт в страны – участницы Европейского союза товаров согласно приложению осуществляется:

с 1 июля 1999 г. по 31 августа 2011 г. только при наличии паспорта радиационной безопасности, подтверждающего соответствие содержания в них радионуклидов нормативам, действующим в этих странах;

с 1 сентября 2011 г. только при наличии экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию.»;

1.2. в пункте 3:

после слов «с 1 июля 1999 г.» дополнить словами «по 31 августа 2011 г.»;

дополнить пункт частью второй следующего содержания:

«Государственному таможенному комитету с 1 сентября 2011 г. обеспечить контроль за наличием экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию при помещении товаров, указанных в приложении к настоящему постановлению, экспортируемых из Республики Беларусь в страны – участницы Европейского союза, под таможенную процедуру экспорта.»;

1.3. приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Государственному комитету по стандартизации, Министерству по чрезвычайным ситуациям по согласованию с Государственным таможенным комитетом до 1 августа 2011 г. разработать и утвердить Инструкцию по оформлению и выдаче экспортного сертификата на сельскохозяйственную продукцию (для дикорастущих грибов и ягод).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 14 июля 2011 г.

Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

* Не рассылается.

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
11.05.1999 № 681
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
21.06.2011 № 811)

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, экспорт которых в страны – участницы Европейского союза осуществляется только при наличии паспорта радиационной безопасности или экспортного сертификата

Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза	Наименование товаров
0709 51 000 0, из 0709 59, 0711 51 000 0, из 0711 59 000 0	грибы
0710 80 610 0, 0710 80 690 0	грибы мороженые
0712 31 000 0, 0712 33 000 0, из 0712 39 000 0	грибы сушеные
0712 32 000 0	древесные уши, или аурикулярии
810 40	клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium
810 90 500 0, 0811 90 700 0, из 0811 90 950 0	плоды растений рода Vaccinium мороженые
Из 0813 40 950 0	плоды растений рода Vaccinium сушеные
2003 10	грибы консервированные

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 июня 2011 г. № 813

5/34015 О признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2006 г. № 134
(23.06.2011)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. № 205 «О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2006 г. № 134 «Аб правядзенні перагавораў па праекту Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Польшча аб суднаходстве па ўнутраных водных шляхах і падпісанні гэтага Пагаднення» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 23, 5/17212).

Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2011 г. № 819

5/34018 О выдаче гарантии Правительства Республики Беларусь (Поправка № 3 к Рамочной гарантии Правительства Республики Беларусь от 4 августа 2004 г. № 39/205-1140) Медиобанка – Банка ди Кредито Финанциарио С.п.А. (Италия)
(23.06.2011)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 252 «Об утверждении Положения о внешних государственных займах (кредитах)» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Выдать гарантию Правительства Республики Беларусь (Поправка № 3 к Рамочной гарантии Правительства Республики Беларусь от 4 августа 2004 г. № 39/205-1140) Медиобанка – Банка ди Кредито Финанциарио С.п.А. (Италия) (прилагается)* в связи с продлением периода действия Рамочного кредитного соглашения от 26 мая 2004 г. до 26 мая 2015 г.

Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

* Не рассылается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 июня 2011 г. № 826

5/34020 О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968
(23.06.2011)

На основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 3 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968 «Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 129, 5/22712), дополнить подпунктом 3.9 следующего содержания:

«3.9. создание условий для развития организаций всех форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович